


ПОМНІКІ ГІСТОРЫІ

№	Гісторыка-культурная каштоўнасць	Катэгорыя	Адрас
1.	Вайсковыя могілкі, 1944 г.  Помнік – скульптура воіна, які стаіць на калене з аўтаматам у правай руцэ і каскай у левай. Скульптура вышыняй 2,5 м. Пастамент – 2,2 м. Аснова 1,2х2м. На пастаменце размешчана мармуровая дошка з надпісам: “Вечная памяць героям, павшым в боях за Родину”. На земляным вале размешчаны пліты з прозвішчамі загінулых. Помнік устаноўлены ў 1959 г. Пахавана 215 чалавек. Сярод пахаваных – Героі Савецкага Саюза Джумаш Асаналіеў, Іван Сямёнавіч Бірукоў, Мікалай Сцяпанавіч Дароўскі, Анатоль Міхайлавіч Звераў, Іван Аляксеевіч Мартынаў, Іван Антонавіч Плякін, Уладзімір Данілавіч Салончанка, Міхаіл Пятровіч Хваткоў. 	3	в. Узрэчча

2.	Брацкая магіла, 1944 г.  Помнік — скульптура воіна з аўтаматам у руках. Вышыня — 2,5 м. Пастамент жалезабетонны, вышыняй 2,2 м. Аснова 2,5х1,0 м. На пастаменце размешчаны пліты з прозвішчамі загінуўшых воінаў. Пахавана 511 чалавек, якія загінулі пры вызваленні Бешанковіцкага раёна, у тым ліку в. Астроўна. Помнік устаноўлены ў 1969 г.	3	аг. Астроўна
3.	Брацкая магіла савецкіх воінаў, 1944 г.  Помнік — скульптура воіна з аўтаматам ва ўзнятай правай руцэ. Вышыня скульптуры 3 м. Пастамент вышыняй 3,2 м. Аснова 1,2х1,2 м. На пастаменце надпіс: “Вечная слава воинам — героям”. У аснове пастамента размешчаны пліты з прозвішчамі загінуўшых. На асобных шылдах прозвішчы Герояў Савецкага Саюза. Пахавана 102 чалавекі. Сярод пахаваных — Героі Савецкага Саюза Мікалай Дзмітрыевіч Вяснін, Антон Трафімавіч Маслікаў, Булат Янбулатавіч Янтыміраў і грузінскі паэт Мірза Гедэолавіч Гелавані. Магіла агароджана жалезнай агароджай памерам 13х15 м. Помнік устаноўлены ў 1964 г.	3	в. Саннікі

4

Брацкая магіла, 1941 – 1944 гады



Брацкая магіла
знаходзіцца на
вул.

Інтэрнацыянальная г.п. Бешанковічы ў скверы каля школы. Скульптура двух воінаў. У аднаго з воінаў сцяг у левай руцэ, аўтамат прыжаты да грудзі. Другі воін стаіць на калене з вянком у правай руцэ. Вышыня скульптуры 2,5 м., пастамента з цэглы – 3 м. На пастаменце мармуровая дошка з надпісам “Вечная слава и память сынам Родины”. У аснове – 5 дошак з прозвішчамі загінуўшых. Пахавана 187 чалавек. Жалезная агароджа, памерам – 20х20 м. Помнік устаноўлены ў 1956г., жалеабетон, вышыня – 6 м.



3

г.п.
Бешанко-
вічы,
вул.
Інтэрна-
цыяналь-
ная




мармуровая пліта з прозвішчамі загінуўшчых. Магіла агароджана жалезнай агароджай 15x11 м. Пахавана 18 воінаў, якія загінулі ў баях супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў пры вызваленні Бешанковіцкага раёна ў чэрвені 1944 г. Сярод пахаваных – Герой Савецкага Саюза Мікалай Васілевіч Крапцоў-Зайчанка. М.В. Крапцоў-Зайчанка нарадзіўся 11.03.1914 г. ў с. Зярцалы Ачынскага раёна Краснаярскага краю. Вызначыўся пры фарсіраванні Заходняй Дзвіны. 26.06. 1944 г. ў раёне в. Надзежына Шумілінскага раёна ўзвод пад яго камандаваннем пераправіўся на левы бераг ракі, першым авалодаў траншэямі праціўніка, захапіў і расшырыў плацдарм. У гэтым баі М.В. Крапцоў-Зайчанка загінуў. Званне Героя Савецкага Саюза прысвоена 24.02.1945 г. Помнік устаноўлены ў 1969 г.



На ўсходняй ускраіне вёскі, злева ад дарогі Бешанковічы-Ула. Помнік – скульптура воіна, які стаіць на калені з аўтаматам у правай руцэ і каскай у левай руцэ. Скульптура вышыняй – 2,5 м. устаноўлена на бетонным пастаменце, вышыняй – 2,3 м. і пастаментам – 2x2,5 м. У аснове пастамента –

Брацкая магіла, 1943 – 1944 гады

6



Помнік – скульптура воіна з аўтаматам ва ўзнятай правай руцэ. Вышыня помніка – 4 м., пастамента – 3,7 м. Перад пастаментам 5 надмагільных пліт з мемарыяльнымі дошкамі на якіх змешчаны імёны загінуўшых. Агароджа – жалезная, 10x15 м. Пахавана 79 воінаў Савецкай арміі і партызан. Сярод пахаваных – Героі Савецкага Саюза: Александр Піліпавіч Возлікаў, Уладзімір Канстанцінавіч Далгоў, Сцяпан Іларыёнавіч Іларыёнаў, Арамаіз Аствацатуравіч Сяркісян (Саркісаў). Помнік устаноўлены ў 1969 г.



3

в.
Галыні

Брацкая магіла, 1944 год

На паўночна-ўсходняй ускраіне вёскі. Пахавана 338 воінаў Савецкай Арміі, якія загінулі ў баях супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў у 1944 годзе. Сярод пахаваных – Герой Савецкага Саюза Міхаіл Ціханавіч Кузняцоў. Нарадзіўся 29.01.1925 года ў в. Вялікае Грыдзіна Піцелінскага раёна Разанскай вобласці ў сялянскай сям’і. У Вялікую айчынную вайну на фронце з лютага 1944 года. 23.06.1944 года стралковы ўзвод пад камандаваннем М.Ц. Кузняцова прарваў абарону праціўніка каля в. Дуброва і ў рукапашным баі выбіў яго з траншэі. 25.06.1944 года М.Ц.Кузняцоў пераправіўся праз Заходнюю Дзвіну, знішчыў варажую кулямётную кропку і аўтаматным агнём прыкрываў пераправу ўзвода. Загінуў у баі за расшырэнне плацдарма. Званне Героя Савецкага Саюза прысвоена 22.07.1944 года. Помнік устаноўлены ў 1969 г.



8	Брацкая магіла (1944 год) Пахавана 129 воінаў, якія загінулі ў чэрвені 1944 г. ў баях супраць нямецка-фашысціх захопнікаў пры вызваленні раёна. Сярод пахаваных – Герой Савецкага Саюза Міхаіл Панцялеевіч Краўчанка. Помнік – скульптура воіна з аўтамат у правай руцэ. Вышыня помніка 7,5 м, скульптуры – 3м. Аснова 1,2х1,2м. На пастаменце надпіс “Вечная слава нашым героям 1941-1945 гг.”. У аснове пастамента размешчана пліта з прозвішчамі загінуўшых. Помнік устаноўлены ў 1969 г. 	3	в. Клешчы -но
9	Брацкая магіла (1944 год)  Помнік – скульптура воіна з аўтаматам. Вышыня скульптуры – 3м. Устаноўлена на бетонным пастаменце, вышыняй – 2 м. Аснова пастамента – 3х3 м. перад помнікам размешчаны 7 мармуровых дошак з прозвішчамі загінуўшых. Плошча магілы – 22х12 м. Пахавана 111 воінаў і партызанаў, якія загінулі ў чэрвені 1944 г. ў баях супраць нямецка-	3	аг. Ула

фашысцкіх захопнікаў. Сярод пахаваных – Героі Савецкага Саюза Рыгор Яфімавіч Бераснёў, Іван Мікалаевіч Бярэзін, Мікалай Іванавіч Мітрафанаў.

Р.Я. Бераснёў нарадзіўся ў с. Касіха Алтайскага краю. 26.06. 1944 г. радавы 7-й стралковай роты 975-га стралковага палка 270-й стралковай Дзямідаўскай дывізіі 6-й арміі 1-га Прыбалтыйскага фронту Р.Я. Бераснёў з групай байцоў пераправіўся на левы бераг Заходняй Дзвіны ў раёне п. Ула і ў рукапашнай схватцы выбіў ворага з траншэі. Цяжка паранены працягваў прыкрываць агнём пераправу часцей. Загінуў у гэтым баі. Званне Героя Савецкага Саюза прысвоена 24.03.1945 г.

І.М. Бярэзін нарадзіўся ў чэрвені 1923 г. ў в. Лябяжае Паўлаўскага раёна Алтайскага краю. 25.06.1944 г. радавы 7-й стралковай роты 975-га стралковага палка 270-й стралковай Дзямідаўскай дывізіі 6-й арміі 1-га Прыбалтыйскага фронту І.М. Бярэзін пры фарсіраванні Заходняй Дзвіны гранатамі знішчыў куляметны разлік праціўніка, што садзейнічала пераправе палка. Загінуў у баі. Званне Героя Савецкага Саюза прысвоена 24.03.1945 г.

М.І. Мітрафанаў нарадзіўся 24.12.1912 г. ў с. Блінава Песцякоўскага раёна Іванаўскай вобласці. Камандзір стралковага ўзвода 9-й стралковай роты 977-га стралковага палка 270-й стралковай Дзямідаўскай дывізіі 6-й арміі 1-га Прыбалтыйскага фронту лейтэнант М.І. Мітрафанаў вызначыўся пры вызваленні Бешанковіцкага раёна. 26. 06. 1944 г. ўзвод пад яго камандаваннем выйшаў да Заходняй Дзвіны, пад агнём праціўніка пераправіўся на левы бераг і прыкрываў агнём пераправу батальёна. У баі за плацдарм М.І. Мітрафанаў падняў узвод у атаку і захапіў варожыя траншэі. Загінуў у гэтым баю. Званне Героя Савецкага Саюза прысвоена 24.03.1945 г.

У 1965 г. на магіле пастаўлены помнік.

